

Дзяржаўная ўстанова
“Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа”

**ПАЛАЖЭННЕ АБ КОНКУРСЕ ТЭАТРАЛЬНАГА ПЛАКАТА
да прэм’еры спектакля “Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі”**

ІДЭЯ КОНКУРСУ

Далейшае творчае развіццё тэатральнага плаката як віду мастацтва, прадстаўленне мастакам магчымасці далучыцца да творчасці Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа.

ФАРМАТ КОНКУРСУ

Фармат конкурсу адкрыты, без абмежаванняў па прафесійнай адукацыі. Узроставае абмежаванне ўдзельнікаў – 18+.

УМОВЫ ЎДЗЕЛУ

Для ўдзелу ў конкурсе ўдзельнік павінны стварыць тэатральны плакат да прэм’еры спектакля «Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі». П’еса напісаная беларускім драматургам Андрэем Курэйчыкам паводле аднайменнага апавядання знакамітага лацінаамерыканскага пісьменніка, уладальніка Нобелеўскай прэміі, класіка магічнага рэалізму Габрыэля Гарсія Маркеса.

Ад аднаго аўтара прымаецца 1 тэатральны плакат.

Работы, падазеныя на конкурс павінны адлюстроўваць яго тэму, быць аўтарскімі, не пярэчыць патрабаванням заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

Памер конкурснай работы – не менш за 2000-3000 рх па большым баку. Пашырэнне – 300dpi.

Фармат – jpeg.

На конкурсным плакаце абавязкова павінна быць размешчаная наступная інфармацыя (тое, што ўказана ў двукоссі):

Назва спектакля – “Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі”

Імя аўтара п’есы – “Андрэй Курэйчык”

Жанр спектакля – “Фантастычная гісторыя паводле аднайменнага апавядання Г.Г.Маркеса”.

Таксама на тэатральным плакаце павінны быць размешчаны лагатып Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа. Ён будзе дасланы па першым запыце патэнцыйнага ўдзельніка конкурсу.

Паколькі тэатр працуе на беларускай мове, то мовай конкурснага плаката таксама мусіць быць беларуская.

Да 10 лістапада 2020 года ўключна конкурсны плакат і заяўка ў адвольнай форме павінны быць дасланы на электронны адрас nakatka@yandex.ru з пазнакай «На конкурс плаката».

У заяўцы абавязкова павінна быць пазначана наступная інфармацыя:

- імя, прозвішча, імя па бацьку ўдзельніка
- кантактны электронны адрас
- кантактны нумар тэлефона
- абгрунтаванне творчага рашэння плаката

Пры неабходнасці для работы над плакатам тэатр гатовы прадставіць удзельніку тэкст п'есы “Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі”.

ЖУРЫ КОНКУРСУ

У склад журы конкурсу ўваходзяць:

- Краснабаеў Міхась Дзмітрыевіч, мастацкі кіраўнік тэатра імя Якуба Коласа, рэжысёр-пастаноўшчык спектакля “Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі”;
- Макаранка Святлана Пятроўна, галоўны мастак тэатра імя Якуба Коласа;
- Тарабука Наталля Ігараўна, дацэнт кафедры дызайну і моды УА “Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт”;
- Лавіцкая-Ярмолава Наталля Аляксандраўна, мастак-дэкаратар тэатра імя Якуба Коласа, мастак-пастаноўшчык спектакля “Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі”.
- Жыгур Андрэй Андрэевіч, рэжысёр-пастаноўшчык тэатра імя Якуба Коласа, мастак-пастаноўшчык

ВЫНІКІ КОНКУРСУ

Па выніках конкурсу будуць абраныя некалькі пераможцаў:

- пераможца (або некалькі), абраны(я) журы
- пераможца (або некалькі) па выніках інтэрнэт-галасавання
- пераможца (або некалькі) па меркаванні глядачоў прэм'еры спектакля “Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі”

Журы конкурсу да 15 лістапада 2020 года абярэ работы фіналістаў, якія будуць прадстаўлены 21 лістапада 2020 года, перад прэм'ерай спектакля “Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі”, на выставе ў глядацкім фэе тэатра.

Сярод усіх пададзеных на конкурс работ з **11 па 19 лістапада 2020 года** будзе праведзена інтэрнэт-галасаванне за лепшы тэатральны плакат у суполцы “КОЛАСАЎСКИ ТЭАТР” (<https://vk.com/kolasauski>) у сацыяльнай сетцы UKантакце.

Непасрэдна **21 лістапада 2020 года**, у дзень прэм’еры спектакля “Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі”, глядачы змогуць прагаласаваць за адну з творчых работ конкурсу, абраных журы ў якасці фіналістаў.

УЗНАГАРОДЖАННЕ ПЕРАМОЖЦАЎ

Пераможца(ы), абраныя журы, і пераможца(ы), абраныя па выніках інтэрнэт-галасавання, будуць запрошаныя 21 лістапада 2020 года ў тэатр на адкрыццё выставы, узнагароджанне па выніках конкурсу і на прэм’еру спектакля “Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі”.

Пераможца(ы) па выніках галасавання глядачамі непасрэдна перад прэм’ерай спектакля “Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі” будзе (будуць) агучаны на сайце тэатра і ў сацыяльных сетках. Узнагароды будуць уручаны ў прыватным парадку або перад наступным паказам спектакля “Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі”.

Па выніках конкурсу будуць уручаны:

- дыплом(ы) пераможцы(аў) конкурсу
- дыплом(ы) пераможцы(аў) па выніках інтэрнэт-галасавання
- дыплом(ы) глядацкіх сімпатый і запрашальны квіток на паказ спектакля

“Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі”

5 лепшых плакатаў будуць адасланыя на Міжнародны конкурс тэатральнага плаката.

КАНТАКТНАЯ АСОБА

Наталля Лавіцкая-Ярмолава, мастак-дэкаратар тэатра.

E-mail: nakatka@yandex.ru

VK <https://vk.com/malarz>

FB <https://www.facebook.com/nakatka13>

Палажэнне і вынікі конкурсу будуць агучаныя на афіцыйным сайце тэатра імя Якуба Коласа і на афіцыйных старонках (суполках) сацыяльных сетак.